



У канцакце са спадчынай неаліту

"Незакансерваваны" канцэрт



Пра глыбінныя традыцыі беларускай культуры сведчаць не толькі археалагічныя артэфакты, але і ўнікальныя абрацы, што захаваліся з першабытных часоў. У іх ліку — "Пахаванне стралы", якое засталося "у спадчыну" ад наших далёкіх продкаў, першых земляробаў часоў неаліту. Гэта традыцыя на Веткаўшчыне захавалася не ў закансерваванай форме, а ў жывым асяродку.

Адметна, што сёння на беларусі старжытныя традыцыі збіраюць вялікае кола аматараў. Пра гэта сведчыць, што ў згаданага абраду "Пахаванне стралы", які ў 2006 годзе быў прызнаны гісторыка-культурнай каштоўнасцю Беларусі, маецца нават свая старонка ў адной з папулярных сацыяльных сетак. Чарговым жа прызнаннем унікальнай традыцыйнай культуры Веткаўшчыны стала вялікая цікаўасць з боку аматараў народнага мастацтва да выступлення калектываў аўтэнтычнага фальклору гэтага раёна ў рамках VIII Этнографічнага канцэрта "Фальклор беларускай глыбінкі", што напрыканцы мінулага тыдня адбыўся ў сценах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. Пад час выступлення гуртоў можна было назіраць сапраўдны аншлаг.

Сёлета ў гості да сталічнай публікі завіталі такія калектывы з Веткаўшчыны, як "Стайбуноўская вячоркі", "Задорынка" і выкананцы народных песень са знакамітай вёскі Неглюбка, якая здаўна славіцца ўнікальнымі ручнікамі.

Як падкрэсліў прарэктар па інавацыйнай дзейнасці і мастацкай творчасці БДУКіМ Канстанцін Рэмішэўскі, мерапрыемства адбылося, у першую чаргу, пры вялікай падтрымцы Міністэрства культуры нашай краіны. Акрамя таго, ён адзначыў, што дзякуючы выкананию аднаго з заданняў

Дзяржаўнай праграмы "Культура Беларусі", у руکі супрацоўнікаў універсітэта трапіў унікальны матэрыял, які мае непасрэднае дачыненне да традыцыйнай культуры нашага народа: відэархоніка 1930-га, дзе паказаны побыт і абрааднасць, унікальныя строі. Менавіта з яго і почалася праграма штогодовага этнографічнага канцэрта.

Хоць фільм і здымаўся на расійскай Браншыне, але, на думку даследчыкаў, документальная стужка адлюстроўвае традыцыйную культуру на этнічнай мяжы беларускага народа ў цэлым, і Падняпроў ды Усходняга Палесся ў прыватнасці.

На словах кандыдата мастацтвазнаўства Вольгі Лабачэўскай, карціна была знята напярэдадні глабальных змен у сацыяльнай культуры вёскі. На кадрах прадстаўлены, у тым ліку, і вясельны абрад, які мае такі дзіўны для сучаснага чалавека элемент, як змазванне галоў маладых алеем. Зафіксавана аператарамі таксама і досыць рэдкая з'ява ў рамках веснавога свята, непасрэдна звязанага з урадлівасцю, — рытуальнае калектывунае частаванне яечнай, смажанай на ўлонні прыроды.

Познаёмілі з асобнымі абраадамі гэтага рэгіёна і гості сёлетняга этнографічнага канцэрта "Фальклор беларускай глыбінкі". У прыватнасці, веткаўскія артысты выканалі гадавы цыкл

песень, у тым ліку вясновыя і жніўныя. Убачылі гледачы і ўжо знакаміты ў краіне абрад "Ваджэнне і пахаванне стралы" прымеркаваны да Ушэсця, якое святкуюцца на саракавы дзень пасля Вялікадня. Варта нагадаць, што абрад складаецца са спеваў-заклінанняў пра стралу, шэсця ша-рэнгай па вуліцах вёскі, ваджэння карагодаў, выхаду да жытняга поля, качання па ім і, нарэшце, пахавання "стра-

лы", якой уяўляліся разнастайныя побытавыя прадметы, у зямлю.

Акрамя таго, "Стайбуноўская вячоркі" прадставілі і міні-рэканструкцыю вясельнага абраду Гомельшчыны. Згодна з ім, пад час рытуальных спеваў жанчыны упрыгожвалі пастаўленую ў бокхан хлеба ялінку для таго, каб жаніх спачатку выкупіў дрэўца, а ужо потым і саму нявесту.

Як адзначыў начальнік аддзела культуры Веткаўскага райвыканкама Уладзімір Мельнікаў, вельмі важна, што сёння адбываецца пераемнасць традыцый. Поруч са сталымі выканайцамі, некаторым з якіх пайшоў дзяяўлять дзясятак гадоў, сёння на Веткаўшчыне спяваюць, удзельнічаюць у архаічных абраадах дзеці і моладзь. У сваю чаргу, загадчык кафедры этнаграфіі і фальклору БДУКіМ, кандыдат культуралогіі Вячаслав Калацэй падкрэсліў: аўтэнтычныя народныя традыцыі Веткаўшчыны па сваіх глыбінных каранях — гэта ўнікальная частка беларускай культуры. А таму энергію, якую нясуць наосьбіты гэтых традыцый, трэба беражліва захоўваць.

К.А.

На здымках: дзяўчата з "Задорынкі" пераймаюць волыт у сталых калег з вёскі Неглюбка; пад час танца "Стайбуноўскіх вячорак" і "Задорынкі".

Фота Юрыя ІВАНОВА